

26 Чэрвеня  
1938 г.  
№ 13 (65)

# ЗА ЛЕНИНСКІЯ КАДРЫ

ОРГАН  
парткома,  
прафкома,  
рэктарыята  
Беларускага  
дзяржаўнага  
універсітэта

## БЕЛАРУСКИ НАРОД ГАЛАСУЕ ЗА КАНДЫДАТАУ СТАЛІНСКАГА БЛОКА КОМУНІСТАЎ І БЕСПАРТЫЙНЫХ

Сёння народ ордэнаснай Беларускай рэспублікі выбера свой сацыялістычны парламент — Вярхоўны Совет БССР. Дзень 26 чэрвеня беларускі народ сустрэў з небывалым палітычным уздымам. Гэту гістарычную дату мы сустракаем з поўнай свядомасцю, з гарачай любоўю да сваёй любімай партыі большэвікоў і яе геніяльнага прыводчыка таварыша Сталіна.

Мы ідзем сёння да выбарчых урнаў, каб яшчэ раз прадэманстраваць сваю бязмежную любоў і адданасць да партыі Леніна—Сталіна, да рулявога камунізма любімага ўсім народам таварыша Сталіна.

Вялікі гонар выпаў беларускаму народу, які сёння будзе галасаваць за вялікага маршала камунізма—таварыша Сталіна, за яго слаўных саратнікаў—Молатава, Кагановіча, Варашылава, Калініна, Ежова, Мікаяна, Андрэева, Жданова.

Беларускі народ, галасуючы за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, галасуе за шчасце савецкага народа, за едну і магутнасць савецкага Саюза, за вялікі ідэя камунізма.

Беларускі народ пашле сёння ў Вярхоўны Совет БССР сваіх верных сыноў і дачок, лепшых з лепшых бязстрашных і непахісных партыйных і непартыйных большэвікоў. Вялікім давер'ем будучы карыстацца выбарнікі народа. Яны будуць поўнасьцю выконваць яго волю, будуць змагацца за далейшы развіццё Беларускага народа, за ўмацаванне магутнасці вялікага Саюза. Пасланнікі народа будуць весці самую жорсткую барацьбу з усімі ворагамі народа, якія яшчэ да канца не выкрыты і не знішчаны.

Адным з такіх пасланнікаў Беларускага народа з'явіцца наш кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Савіцкі Парфен Пятровіч, кандыдатура якога сёння балатуецца па Кагановіцкай выбарчай акрузе. Тав. Савіцкі з'яўляецца верным сынам партыі Леніна—Сталіна. На ўсіх участках работы, куды б партыя яго ні паслала, тав. Савіцкі усюды вёў і вядзе неперымыруемую барацьбу з ворагамі народа. Ён поўнасьцю апраўдаў высокае званне члена партыі, высокае званне грамадзяніна СССР.

Прыпоўшы сёння к выбарчым урнам і апускаячы свае выбарчыя бюлетэні з імем кандыдата сталінскага блока камуністаў і беспартыйных Парфена Пятровіча Савіцкага, мы будзем галасаваць за сталінскі Цэнтральны Камітэт, за яго правадыра таварыша Сталіна. Мы выканаем абавязак вялікага грамадзяніна Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Мы выберам у Вярхоўны Совет Беларускай Рэспублікі камуністаў, непахіснага большэвіка, палкага патрыёта нашай сацыялістычнай радзімы, здольнага да канца абарачаць інтарэсы Беларускага народа.

Няхай жыве непераможны сталінскі блок камуністаў і беспартыйных!

Няхай жыве наша родная партыя большэвікоў — партыя Леніна—Сталіна!

Няхай жыве правадыр працоўных усяго свету вялікі і мудры Сталін!



## Выберам да канца адданых радзіме партыйных і непартыйных большэвікоў

Дзень 26 чэрвеня з'яўляецца гістарычным днём. У гэты дзень шчаслівы беларускі народ пашле ў свой вярхоўны орган дзяржаўнай улады лепшых сваіх сыноў і дачок — патрыётаў сацыялістычнай радзімы, партыйных і непартыйных большэвікоў, да канца адданых вялікай справе партыі Леніна—Сталіна, вялікай справе камунізма.

Мы аддадзім свае галасы за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных,

непахіснага большэвіка Парфена Пятровіча Савіцкага. Мы заклікаем усіх выбарчыкаў Кагановіцкай выбарчай акругі аддадушы галасаваць за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных тав. Савіцкага Парфена Пятровіча. Выбаршчыкі 4 выбарчага участка, Кагановіцкай выбарчай акругі, Лебедзева Е., Кміт Н., Пятрова Г., Грыневіч А., Хмельніцкая, Березоўская.

## АПРАЎДАЕМ ДАВЕР'Е ПАРТЫІ

26 чэрвеня працоўныя Беларусі з'яўляюцца ўдзельнікамі вялікай радасці і велізарнага энтузіязму ідуць к выбарчым урнам галасаваць за сваіх кандыдатаў у Вярхоўны Совет Беларускай рэспублікі — за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Гэты дзень з'яўляецца магутнай дэманстрацыяй нашай адданасці партыі Леніна—Сталіна. Ён даказвае непахіснасць маральна-палітычнага адзінства ўсяго Беларускага народа ў барацьбе за далейшае развіццё сацыялізма ў нашай краіне. Гэты дзень напоўніць нашы сэрцы глыбокай радасцю, бо мы будзем галасаваць за лепшых людзей нашай краіны і сярод іх — за першых з першых — за вялікага Сталіна, за яго верных саратнікаў Молатава, Варашылава, Ежова, Кагановіча, Калініна, Андрэева, Жданова і Мікаяна.

Гістарычная прамова таварыша Сталіна на прыёме работнікаў вышэйшай школы ў Крэмлі 17 мая 1938 года і выступленне тав. Молатава паставілі перад сабой задачы нашай далейшай работы. Мы павінны прыкласці ўсе сілы да таго, каб гэтыя задачы выканалі.

У дні перадвыбарчай кампаніі па

ўсёй краіне пракацілася новая хваля сацыялістычнага спаборніцтва. Працоўныя ўсіх прадпрыемстваў даказваюць сваю адданасць справе Леніна—Сталіна канкрэтнымі справамі. Мы, навуковыя работнікі і студэнты ВУНУ, таксама даем к гэтай дню абавязальства працягнуць максімум энергіі ў развіццё і ўсваенні сапраўднай перадавой навукі, навукі, цесна звязанай з народнымі масамі, навукі, працярамай доследам, навукі, злучаючай у агульнай рабоце старых і маладых, пачынаючых і завяршаючых свой рабочы шлях.

Бязмежныя граніцы нашай вялікай радзімы. Бязмежны і тыя перспектывы, якія адкрываюцца зараз перад намі ў нашай культурнай рабоце. І таму дзень выбараў у Вярхоўны Совет з'явіцца для нас новым і вялікім стымулам для яшчэ больш напружанай работы на карысць навукі і культуры, якія дастойны краіны пераможца сацыялізма.

Давер'е, якое аказалі нам таварыш Сталін і яго верныя саратнікі, даўшы згоду балатуравацца ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, мы безумоўна апраўдаем.

Праф. В. Н. ПЕРЦАУ.

## Вялікі гонар Галасаваць ЗА таварыша СТАЛІНА

На маю долю выпала вялікае шчасце: я буду галасаваць за нашага роднага, любімага бацьку таварыша Сталіна, які сёння балатуецца па Прамысловай выбарчай акрузе ў дэпутаты Вярхоўнага Савета нашай ордэнаснай савецкай сацыялістычнай рэспублікі.

Дзякуючы камуністычнай партыі і яе кіраўнікам Леніну і Сталіну, пры брацкай дапамозе гераічнага рускага народа, працоўныя раней прыгнечанай царскай калоніі—Беларусі ўзялі ўладу ў свае рукі, стварылі сваю дзяржаўнасць і разам з працоўнымі розных нацыянальнасцей усяго неаддзяльнага Саюза будуюць сваё новае, радаснае жыццё.

Толькі дзякуючы савецкай уладзе і камуністычнай партыі я змог атрымаць вышэйшую асвету і стаць актыўным будаўніком радаснага жыцця.

26 чэрвеня. У гэты радасны дзень, у дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР я з вялікай радасцю аддаю свой голас за любімага і роднага бацьку таварыша Сталіна.

Б. ХАЦІНСКІ.

## Галасую за таварыша А. П. Ціханова

26 чэрвеня ў выбарчую урну 9 выбарчага участка Горкаўскай выбарчай акругі я апусціў свой бюлетэнь з імем Александра Пятровіча Ціханова—лепшага стаханавца-каналі заводу імя Кірава.

Такія радасныя і шчаслівыя дні запамінаюцца на ўсё жыццё, таму што, галасуючы за таварыша Ціханова, я галасую за несакрышчымы блок камуністаў і беспартыйных, за шчаслівае жыццё за нашы перамогі за партыю, за Сталіна.

АБЕЦЗАРСКІ, студэнт 1 курса гіст-фана.

## Навуковыя работнікі аддадуць свае галасы вялікаму Сталіну

Выбары ў Вярхоўны Совет БССР — вялікім радасцю для ўсіх працоўных нашай квітнечай краіны.

Павукі 20 год таму назад у Беларусі пагоў не існавала. У сучасны момант вучоныя Беларусі маюць выдатна абсталяваныя кабінеты бібліятэкі, лабараторыі. Нам прадастаўлены такія магчымасці для навуковай дзейнасці, аб якіх не могуць марыць вучоныя буржуазных краін.

Да нас, вучоных, з увагаю і клопатамі адносяцца найвялікшыя людзі нашай эпохі — кіраўнікі камуністычнай партыі і ўрада. Нас натхняе на навуковую работу, накіраваную на будаўніцтва сацыялізма, вялікі правадыр народа таварыш Сталін, які сваім асабістым прыкладам паказвае нам, як трэба працаваць.

Усе навуковыя работнікі Беларусі чакаюць ад яго, аддаць свае галасы за непераможны сталінскі блок камуністаў і беспартыйных і прыкласці ўсе сілы для растлумачэння шырокім масам, што перамога гэтага блока ёсць залог шчасця нашай вялікай радзімы і залог нашага асабістага шчасця.


Савецкая інтэлігенцыя пойдзе на выбары ў адным радзе з рабочымі і сялянамі і аддаць свае галасы за першага кандыдата Беларускага народа таварыша Сталіна і яго верных саратнікаў.

Няхай жыве блок камуністаў і беспартыйных!

Няхай жыве таварыш Сталін!

Праф. ГОДНЕУ.

# УСЕ НА ВЫБАРЫ ў ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БЕЛАРУСКАЙ ССР! Выбярэм у сацыялістычны парламент рэспублікі палкіх патрыётаў-савецкай радзімы ГАЛАСУЮ ЗА ТАВ. САВІЦКАГА



Савіцкі Парфен Пятровіч — кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Кагановіцкай выбарчай акрузе гор. Менска. Другі аократар Менскага гарнома партыі.

## Галасуйце за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных

Мы з вялікай радасцю сустракаем наша ўсенароднае свята 26 чэрвеня. Нашы агітатары тав. Чарняўскі і Шкаль дапамаглі нам падрабязна вывучыць жыццёвы шлях усенароднага дэпутата правадэра народаў таварыша Сталіна. Мы таксама падрабязна азнаёмліліся з біяграфіяй кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР тав. Савіцкага.

За кандыдата блока камуністаў і беспартыйных тав. Савіцкага мы сёння аддаем свае галасы.

Таварышы выбаршчыкі! Галасуйце за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных, за стойкага большэвіка, за вернага сына партыі Леніна—Сталіна Парфена Пятровіча Савіцкага.

Выбаршчыкі 4 выбарчага ўчастка, Кагановіцкай выбарчай акругі, хатнія гаспадыні — **Барысевіч Е., Вацкевіч М., Рончына М., Кацевіч Е., Барысевіч Н., Юрчэвіч Н.**

## За кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных

26 чэрвеня мы ўсе, як адзін чалавек, пойдзем к выбарчым урнах, каб галасаваць за кандыдатаў у Вярхоўны Совет БССР, вылучаных блокам камуністаў і беспартыйных. Кожны свядомы грамадзянін Савецкага Саюза ясна ўявіць сабе, чаму ён галасуе за блок камуністаў і беспартыйных.

У дні сваёй моладасці я жыў і працаваў ва ўмовах жорсткіх няроўнасцей царскай Расіі. Тагочасны практычны эксплуатацыйны лад выжымаў пот і кроў з рабочых і сялян і даў іх усякую часную жывую мысль, узводзіў у асноўны закон паліцэйскую нагайку і рэлігійны дурман. «Горелово, Неелово, Неурожайка тож» — вось меткія імёны, якімі называлі Некрасаў тыповую вёску царскай Расіі. Для заняволенага царызмам народаў Расія была турмой, асуджаўшай іх на выміранне. Навука ў царскай Расіі была пастаўлена пад нагляд жандармаў і шапоў. Народныя масы наўмысля трымаліся ў неўцыве, бо эксплуататары, як агню, палахліліся прабуджэння класавай свядомасці ў прыгнечаных і баіліся, што нават простая пісьменнасць можа аказацца небяспечнай для іх панавання. Зямля руска, гаворачы словамі Некрасава, была «преисполнена великою скорбью народной», морам народнага

сёння, 26 чэрвеня, радаснае ўсенароднае свята — дзень выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Працоўныя БССР, разам з усімі працоўнымі Савецкага Саюза, сёння яшчэ раз прадэманструюць сваё несакрушыммае маральнае і палітычнае адзінства, адданасць і згуртаванасць вакол партыі Леніна—Сталіна.

Мы з радасцю будзем галасаваць за кандыдатаў неперажываемага сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, выберам у Вярхоўны Совет БССР лепшых людзей нашай краіны, доблесных патрыётаў сацыялістычнай радзімы і срод іх першым будзе выбран той, чыё імя з'яўляецца сцягам нашых перамог, нашага шчаслівага, радаснага жыцця — тварца самай дэмакратычнай у свеце Канстытуцыі вялікі Сталін.

## Аддам свой голас за нашага кандыдата тав. Парфена Пятровіча САВІЦКАГА

Выбаршчыкі, хатнія гаспадыні з вялікай радасцю чакалі ўсенароднага свята 26 чэрвеня, калі яны апусцілі свае бюлетэні за тав. Савіцкага.

Я буду галасаваць разам з сваім гуртком хатніх гаспадынь, у якім дэтална азнаёмліліся з жыццёвым шляхам нашага кандыдата. Шлях ён прайшоў цяжка, але слаўны. Былы батрак, плятагон становіцца дзяржаўным дзеячом.

Мы упэўнены, што тав. Савіцкі апраўдае давер'е народа і будзе верным яго службой у вярхоўным органе ўлады Беларускай сацыялістычнай рэспублікі.

Таварышы выбаршчыкі! Я заклікаю вас аддаць свае галасы за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных, Галасуючы за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных, мы галасуем за партыю большэвікоў, за вялікага правадэра народаў вялікага Сталіна.

Агітатар **ЧАРНЯЎСКІ.**

## У другі раз аддам свой голас за партыю большэвікоў

Сёння — усенароднае свята працоўных Беларусі. У гэты дзень мы пойдзем да выбарчых урнаў, каб аддаць свае галасы за лепшых сыноў і дачок Беларускага народа, за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных.

З пацудам вялікай гордасці і радасці я сёння галасую за лепшага сына Беларускага народа, за стойкага большэвіка-сталінца — Парфена Пятровіча

Разам з усімі беларускім народам я з пацудам вялікай радасці і шчасця сёння аддам свой голас за кандыдата сталінскага блока камуністаў і беспартыйных, за аднаго з лепшых сыноў Беларускага народа — за таварыша Савіцкага Парфена Пятровіча.

Наша партыя большэвікоў і вялікі Сталін стварылі для нас радаснае, сонечнае жыццё, якое мы да апошняй кроплі крыві будзем абараняць ад замежных і ўнутраных ворагаў.

Я з вялікай радасцю 26 чэрвеня буду галасаваць за кандыдата сталінскага блока камуністаў і беспартыйных — тав. Савіцкага, за партыю большэвікоў, за нашу квітнюючую радзіму, за светлае, радаснае жыццё.

Аспірант **ШАБУНЯ.**

## Бязмежна радасць Беларускага народа

Усе працоўныя Савецкай Беларусі з бязмежнай радасцю чакаюць гістарычнага дня 26 чэрвеня — дня выбараў у Вярхоўны Совет Беларускай Сацыялістычнай рэспублікі. У гэты дзень усе працоўныя Беларусі аднадумна аддадуць свае галасы за кандыдатаў, выступаўных партый большэвікоў у саюзе з беспартыйнымі. Працоўныя ў гэты дзень пашлюць у Вярхоўны Совет БССР самых лепшых сыноў і дачок савецкага народа, стойкіх барацьбітоў за справу Леніна — Сталіна.

Дзень выбараў, 26 чэрвеня 1938 года, — вялікае ўсенароднае свята згуртаванасці працоўных Савецкай Беларусі вакол большэвіцкага сцяга Леніна — Сталіна.

Выбаршчыкі 4 выбарчага ўчастка Кагановіцкай выбарчай акругі сёння будуць галасаваць за кандыдата сталінскага блока камуністаў і беспартыйных тав. Савіцкага Парфена Пятровіча.

**В. БЕЛЯЎСКИ,**  
выбаршчыкі 4 выбарчага ўчастка  
Кагановіцкай выбарчай акругі.

Савіцкага. Галасуючы за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных, за тав. Савіцкага, я галасую за нашу родную партыю большэвікоў, за дарагога і мудрага правадэра, настаўніка ўсіх працоўных таварыша Сталіна, які вядзе нашу квітнюючую краіну ад перамогі да перамогі.

**ЦЭНТАР,**  
выбаршчыцы 4 выбарчага ўчастка  
Кагановіцкай выбарчай акругі.



## Галасуем за радаснае, шчаслівае жыццё

Увесь беларускі народ сёння, 26 чэрвеня, аддае свае галасы за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

Выбаршчыкі 4 выбарчага ўчастка Кагановіцкай выбарчай акругі заяўляюць, што яны аднадумна і з радасцю будуць галасаваць за аднаго з лепшых сыноў Беларускага народа тав. Савіцкага Парфена Пятровіча.

Выбаршчык Дунер А. заявіў, што ў яго сям'я ў колькасці 7 чалавек будзе галасаваць за нашу партыю, за яе лепшага прадстаўніка, кандыдата блока камуністаў і беспартыйных тав. Савіцкага.

Выбаршчык Хоміч Сяфрон сказаў, што самае радаснае ў яго жыцці — гэта яго 4 сыны, выхаваныя савецкай уладай і камуністычнай партыяй.

Усе слухачы майго гуртка заявілі, што яны, разам з усімі працоўнымі БССР, 26 чэрвеня пад сцягам Сталінскай Канстытуцыі з радасцю пойддуць да выбарчых урнаў і аддадуць свае галасы за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных тав. Савіцкага.

Галасуючы за тав. Савіцкага, — заявілі яны, — мы галасуем за партыю Леніна—Сталіна, за шчаслівае і радаснае жыццё.

Агітатар **ЦЯРЭШАНКА.**

лотам міру і культуры, пуцяводчай зоркай для прыгнечаных ва ўсім свеце, надзеяй для ўсяго працоўнага і культурнага чалавецтва. Мора жаль змянілася морам радасці. Жыць з кожным годам становіцца лепш і веселей.

Гэта не казка, а—былі і ява. І героімі гэтага ператварэння з'яўляюцца не чужа-багатыры, якім варожыць «сила нездольная», а простыя савецкія людзі, пад геніяльным кіраўніцтвам Леніна і Сталіна, на чале з партыяй Леніна і Сталіна, зрабіўшыя такое дзіўнае пераўтварэнне. І калі ўспомнім пройдзены шлях, шлях жорсткай барацьбы і бліскучых перамог, тады робіцца ясным, як зарадзіўся, умацаваўся і выпрацаваўся ў працэсе рэволюцыйнай барацьбы сёнешні блок камуністаў і беспартыйных.

Гэты блок зарадзіўся на палях баёў грамадзянскай вайны, калі на чале з камуністамі і плячом к плячу з імі байцы Чырвонай Арміі з беспартыйных рабочых і сялян разграмілі белых генералаў і чужаземных інтэрвентаў. Гэты блок умацаваўся ў годы баёў першай і другой п'яцігодкаў, калі на геніяльнаму плану Сталіна, пад кіраўніцтвам камуністаў і рука ў руку з камуністамі энтузіясты індустрыялізацыі і калектывізацыі з беспартыйных рабочых і працоўных сялян будавалі рад заводаў-гігантаў, Днепрагэс, Турксіб, абаронныя заводы, арганізавалі калгасы ў бяспрашна барацьбе

з шалёнымі і самі контррэвалюцыі, грэмчыя традзіцыйны і бухарынка-рыкаўскія бандытаў, школьнікаў, шпіёнаў і дыверсантаў, ліквідуячы кулакоў і іх выхаванцаў.

Камуністы і энтузіясты-беспартыйныя заклалі фундамент сацыялістычнага грамадства і будуць цяпер самі будыць сацыялізма.

Але барацьба яшчэ не закончана. Сілы контррэвалюцыі абіраюцца на ружыжы нашай сацыялістычнай бацькаўшчыны. Непераможны блок камуністаў і беспартыйных стаіць перад новай, трэба спадзявацца, апошняй схваткай з аэвярлым фашызмам, які ўзброўшыся да зубоў, рыхтуецца накінуцца на нашу квітнюючую радзіму. Блок камуністаў і беспартыйных—залог канчатковай перамогі. Як несакрушальная скала, сустрэне ён ворагаў; ён канчаткова разгроміць фашысцкія поглыбцы і распырыць прасторы сацыялізма далека за граніцы нашага Саюза.

Вось чаму я, як свядомы савецкі грамадзянін, як патрыёт сваёй сацыялістычнай радзімы, як гісторык-марксіст, асмеліваючы мінулае і ўлаўліваючы надыходзячае, з пацудам шчасця і гонару іду галасаваць за кандыдата блока камуністаў і беспартыйных і заклікаю да гэтага ўсіх выбаршчыкаў.

Няхай жыве перамога блока камуністаў і беспартыйных!

Няхай жыве наш бацька, настаўнік і друг, наш любімы таварыш Сталін!

**Анадзімі Н. М. НІКОЛЬСКИ.**